

Знешні дзярждоўг знізіўся на 179 мільёнаў долараў

Дзяржаўны доўг нашай краіны па стане на 1 жніўня склаў 42,1 млрд рублёў і зменшыўся ў параўнанні з пачаткам 2018 года на 23,8 млн рублёў, паведамляе прэс-служба Мінфіна.

Знешні дзяржаўны доўг на пачатак жніўня склаў 16,5 мільярда долараў, зменшыўшыся з пачатку года на 179 млн долараў з улікам курсавых розніц, або на 1,1 %. На пагашэнне знешняга дзярждоўгу з пачатку года пайшло 1,592 млрд долараў, у тым ліку: 800 млн долараў — еўрааблігацый; 337,7 млн долараў — банкі Кітая і 244,3 млн долараў — урад Расіі.

Унутраны дзярждоўг па стане на 1 жніўня склаў 9,2 мільярда рублёў, павялічыўшыся з пачатку года на 16,5 млн рублёў (з улікам курсавых розніц), або на 0,2 %. За студзень — ліпень размешчана ўнутраных валютных дзяржаблігацый для юрыдычных і фізічных асоб на суму 264,9 млн долараў. Кампенсавана валютных і рублёвых дзяржаблігацый для юрыдычных і фізічных асоб на суму 240,3 млн долараў і 23,1 мільёна рублёў.

Нашу сухую бульбу паспытаюць у Галандыі

Акцыянернае таварыства «Машхарчпрад» ужо больш за 35 гадоў працуе на беларускім рынку. Гэта прадпрыемства ў Пухавіцкім раёне займаецца вырошчваннем, перапрацоўкай, а таксама вытворчасцю прадукцыі з бульбы — сухое бульбяное пюрэ, бульба сушаная, пелеты, чыпсы, снэкі, сумесь для дранікаў і клёцак. Акрамя таго, прадпрыемства з’яўляецца галоўным вытворцам нестандартнага харчовага абсталявання.

— Прадукты харчавання ў агульным аб’ёме прадукцыі прадпрыемства займаюць 70 працэнтаў, — уводзіць у курс справы кіраўнік «Машхарчпрада» Міхаіл КОТАЎ. — Геаграфія паставак — блізкае і далёкае замежжа. Сёлета здолелі выйсці на еўрапейскі прадуктовы рынак. Цяпер пастаўляем сухое бульбяное пюрэ ў Румынію, Чарнагорыю і Чэхію. Сёння ідуць перамовы з закупнікамi з Галандыі, Польшчы і Кітая.

Намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях прадпрыемства Таццяна СТАМБРОЎСКАЯ адзначае, што большасць прадукцыі прадпрыемства пастаўляе на беларускі рынак. Калі ж казаць пра экспарт, то ён знаходзіцца на ўзроўні 28 % ад вырабленай прадукцыі. Па выніках бягучага паўгоддзя прадпрыемства ўжо зарабіла каля 1 млн долараў. Дарэчы, летась было выпушчана прадукцыі коштам больш за 11 млн рублёў.

Прадаць шчанюкоў

Інспекцыяй Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па горадзе Мінску з 10 па 14 верасня праводзіцца акцыя «Аплата падаткаў — абавязак кожнага грамадзяніна!»

Жыхары сталіцы, якія маюць інфармацыю аб фізічных асобах, што рэалізуюць кацянят і шчанюкоў без аплаты падаткаў, могуць паведаміць пра гэта штодня з 09.00 да 18.00 па тэлефонах: 229-26-60, 229-79-79 і 189 (стацыянарная сетка).

Пачата закладка фундучных садоў

Гэтым летам павышаная «доза» цяпла прывяла да таго, што практычна ўсе рэгіёны атрымалі добры ўраджай агародніны і садавіны. Намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута пладаводства Анатоль КРЫВАРОТ назваў гэты сезон унікальным.

— Навукоўцы робяць упор на развіццё нетрадыцыйных для нашай краіны культур. У прыватнасці, распрацоўваем новыя сарты вінаграду для агракліматычных умоў краіны. Разглядаем магчымасць вырошчваць у прамысловых маштабах іргу, пачата закладка фундучных садоў, — паведаміў Анатоль Крыварот.

Сяргей КУРКАЧ

КУРС «МАЛАДОГА ТАНКІСТА»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Будучых танкістаў тут рыхтуюць з улікам сучасных тэхналогій. Трэнажор — гэта дасканала выкананы макет машыны з сапраўдным кіраваннем. Яго знізу падтрымліваюць спецыяльныя маніпулятары, якія варочаюць машыну ў розныя бакі згодна з рэльефам мясцовасці, па якой едзе танк. Сачыць за ім можна з дапамогай спецыяльнага манітора ў кабіне.

У выкладчыка на экран выводзяцца ўсе параметры работы механізмаў і становішча машыны на мясцовасці. Загады перадаюцца па шлемафоне.

— Дзякуючы гэтаму мы значна эканомім мотарэсурс машын, — кажа выкладчык цыкла ваджэння і тэхнічнай падрыхтоўкі капітан Мікалай КАСПЯРОВІЧ. — Расход дызельнага паліва, масла, знос тракаў — усё гэта на камп’ютарным трэнажоры неактуальна. У нас траціцца толькі электрычнасць. Таму мы тут можам адпрацаваць праходжанне перашкод да вельмі высокага ўзроўню. Колькі курсанту патрэбна, столькі ён і будзе практыкавацца, пакуль не навучыцца, як кажуць, «адчуваць» дарогу. За перыяд вучобы ён мусіць наездзіць не менш за 100 кіламетраў на трэнажоры і 80 — на сапраўдным танку. Пасля гэтага ён здае іспыт — і калі адзнака станоўчая, то яму прысвойваецца спецыяльнасць «Механік-кіроўца 3-га класа».

На гадзінніку роўна 9 раніцы. У памяшканне заходзяць чатыры курсанты. Пасля кароткага інструктажу па тэхніцы бяспекі яны па камандзе займаюць трэнажоры.

— Зараз курсанты праходзяць падрыхтоўчае практыкаванне № 3, — працягвае Мікалай Каспяровіч. —



На маніторы выкладчык адсочвае перамяшчэнне танка.

Гэта маршрут працягласцю 1,5-2 кіламетры, дзе шмат перашкод. У іх ліку — калейны мост, тры праходы праз мінна-ўзрыўное загароджанне, акуп, брод. Акрамя таго, курсанты павінны двойчы павярнуць танк на 90 градусаў. У чым яшчэ адметнасць камп’ютарных трэнажораў — там мы можам змадэляваць абсалютна любую сітуацыю, у якую можа трапіць танкіст, што значна спрашчае працэс у параўнанні з тым, як усё адбы-



Радавы Уладзімір БЯЛЯНСКІ ў танкавым трэнажоры.

валася ў дакамп’ютарную эпоху, так бы мовіць, выключна «на мясцовасці».

Прычым карэспандэнт «Звязды» была дадзена магчымасць паспрабаваць сябе ў ролі механіка кіроўцы танка. Першы этап — лезу на дах трэнажора па лесвіцы, што з 47-м памерам абутку зрабіць не так і проста. Затым апускаюся ў адтуліну і адразу ж трапляю ў крэсла кіроўцы. Злева — панэль з рознастайнымі лічбынікамі. Іх тут значна болей, чым у звычайным легкавіку, але куды меней, чым у кабіне пілота самалёта. Па камандзе запуская рухавік, затым выціскаю счাপленне, выстаўляю рычагам першую перадачу і павольна рухаюся наперад. Праехаўшы метраў 15, танк неспадзявана глухне. Чыста суб’ектыўна склалася ўражанне, што навучыцца вадзіць танк можна нават тады, калі на правы кіроўцы і не здаваў ніколі. Проста для гэтага спатрэбіцца

— Я вучуся тут ужо тры месяцы. Як мінімум раз на тыдзень мы займаемся на трэнажорах. Навыкі замацоўваем на практычных занятках, якія пачаліся два месяцы таму. Гэтыя заняткі чаргуюцца. Пасля трэнажора перасаджвацца за кіраванне сапраўдным танкам нескладана. Нават не адчуваеш, што ты вядзеш махіну вагой у некалькі дзясяткаў тон. А на «грамадзянцы» я ніколі не садзіўся за руль, таму любое кіраванне для мяне — у навінку. Але Т-72Б асвоіў даволі хутка. Самае галоўнае было пераадолець страх. Усе мы не нараджаемся кіроўцамі — мы імі становімся. Вось і я: паспрабаваў, паехаў, а пасля закралася думка: і чаго толькі баяўся? Таму пасля дэмабілізацыі пайду здаваць на правы кіроўцы.

Мы перамяшчаемся на танкадром. Непадалёк ад нас праносіцца на высокай хуткасці танк. Крыху воддаль стаіць яшчэ адзін Т72-Б. На ім адпрацоўваюць завядзённое рухавіка. Яшчэ адна група салдат стаіць каля макета танкадрома і вывучае яго трасу.

Радавы Раман КРУЧКОЎ — «дынастычны» танкіст. У далёкім 1972 годзе яго дзед таксама быў прызваны ў Печы. Ён атрымаў спецыяльнасць наводчыка танка Т-62А і пасля службы ў баявой часці ў Слоніме.

— Так атрымалася, што я сам у апошні момант даведаўся, што таксама буду танкістам. Вось толькі спецыяльнасць крыху іншая — «Механік-кіроўца». Пра сваю службу мне дзядуля расказваў шмат. Стэлефаноўваюся з ім і цяпер. Яму вельмі цікава, як ідзе служба ў танкавых войсках. Кажа, што ў яго час службы было куды складаней. А мне было цяжэй за ўсё навучыцца пераключаць перадачы, паколькі сам я ваджу аўтамабіль, і розніца працэсу каласальная. Затое за ручкамі кіравання адчуваеш роў рухавіка, магутнасць машыны...

Валяр’ян ШКЛЕННІК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Михановичский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Минский район. аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, тел. моб. 8 (029) 165 98 22.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 25 сентября 2018 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка (га)	Инженерная инфраструктура	Начальная цена земельного участка (руб.)	Сумма задатка (руб.)	Расходы по подготовке (руб.)
1	д. Кайково, участок № 42-2015, Михановичский с/с, Минский район	623684202601000303	0,1202	Подъездные пути, электричество, газ	15 000,00	1500,00	1630,45 + расходы на размещение информации в СМИ и на ЭТП
2	д. Серафимово, Михановичский с/с, Минский район	623684206101000231	0,1405	Подъездные пути, электричество, газ, водопровод	20 000,00	2000,00	100,00 + расходы на размещение информации в СМИ и на ЭТП

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код АКБВBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». **Срок внесения задатка** – до подачи заявления на участие в электронных торгах. **Назначение платежа:** внесение суммы задатка на участие в торгах. **Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах** с прилагаемыми к ним документами – **19 сентября 2018 года, 15.00.**

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан: возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов; возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том чис-

ле с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат исполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.